

Узровень гатоўнасці —высокі

Пра падрыхтоўку да Еўрапейскіх гульняў

«Але сёння мы павінны разгледзець пытанні гатоўнасці краіны і нашых спартсменаў да II Еўрапейскіх гульняў, да гэтай маштабнай спартыўнай падзеі, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Яна, безумоўна, стане найважнейшым грамадска-палітычным мерапрыемствам у гісторыі суверэннай Беларусі».

Паводле яго слоў, да нашай краіны ў гэтыя дні будзе прыкавана пільная ўвага сусветнай супольнасці. Задача — не толькі правесці Гульні на самым высокім узроўні, але і чарговы раз паказаць, што на нашай зямлі створаны камфортныя і, што немалаважна, бяспечныя ўмовы для жыцця і самарэалізацыі чалавека.

Таксама кіраўнік дзяржавы нагадаў, што для падрыхтоўкі Гульняў створаны аргкамітэт на чале з прэм'ер-міністрам, выдзяляюцца неабходныя фінансавыя сродкі.

«Спартыўныя аб'екты, тэлекамунікацыі, дарожная сетка, пасажырскі транспарт, студэнцкая вёска — усё павінна адпавядаць самым высокім стандартам. Як мне дакладваюць, пытанні вырашаюцца, і вырашаюцца аператыўна. Мадэрнізацыя задзейнічанай інфраструктуры ідзе па плане, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Разам з тым хацелася б на гэтую тэму сёння пагаварыць прадметна для таго, каб, магчыма, больш не вяртацца да яе да пачатку Гульняў».

Прэзідэнт НАК чакае канкрэтных прапаноў па ўсіх не завершаных будоўлях, закупках інвентару і абсталявання, прыцягненні дадатковых сіл і сродкаў.

Акрамя таго, была пастаўлена задача жорстка кантраляваць выдаткі. Забяспечыць рацыянальнае выкарыстанне ўсяго абсталявання, што закупляецца, аўтапарка, пабудаваных аб'ектаў пасля завяршэння Гульняў. «Як выконваюцца патрабаванні, ці ёсць адпаведныя планы?» — спытаў Прэзідэнт.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра спартыўныя задачы для нашай зборнай

«Далей, да якога спартыўнага выніку мы імкнёмся? Мядальныя планы на Гульні публічна не агучваліся, але задача стаіць канкрэтна: не менш, чым у Баку, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Мы спаборнічаем дома, на сваіх арэнах, пры роднай публіцы. Падтрымка ўсяго беларускага народа, зразумела, будзе забяспечана. Таму ў нас няма права выступаць на гэтых Гульнях дрэнна».

Кіраўнік дзяржавы заклікаў давесці гэта да спартсменаў і трэнераў, настройваць іх на барацьбу, нацэльваць на перамогу.

«І мы гэта можам. І апошні чэмпіянат Еўропы па цяжкай атлетыцы паказаў, што мы можам на роўных змагацца з вядучымі дзяржавамі нашай планеты. Ёсць і адваротны прыклад — наш біятлон. Грошы выдаткавалі немалыя, а што ён паказаў, вы таксама ведаеце. Тое ж самае, Сяргей Мікалаевіч [Румас, прэм'ер-міністр Беларусі. — «Зв.», футбол. Тое ж самае — хакей, сур'ёзна давядзецца падумаць. Але гэта размова пасля чэмпія-

нату свету, у той групе, у якую мы з вамі зваліліся, у прыватнасці хакеісты. Па біятлоне мы яшчэ разбяромся і па іншых зімовых відах спорту. Трэба мець на ўвазе, што медалі — гэта не толькі спартыўны вынік. Гэта гонар і слава Радзімы», — дадаў ён.

Прэзідэнт падкрэсліў: спорт — гэта не проста нейкае забавуляльнае відовішча, гэта бітва, гэта вайна, толькі не гарачая.

Дарэчы, а як беларуская зборная выступіла на I Еўрапейскіх Гульнях 2015 года ў сталіцы Азербайджана — Баку? Тады наша дружина заваявала 43 медалі, у тым ліку 10 залатых, 11 сярэбраных і 22 бронзавыя. Каманда заняла 7-е месца ў неафіцыйным агульнакамандным заліку па вартасці медалёў.

Па дэталёвым плане

Як расказаў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Румас, у цэлым краіна знаходзіцца ў высокай ступені гатоўнасці да правядзення Еўрапейскіх гульняў. Штотыдзень пад яго кіраўніцтвам праводзяцца пасяджэнні рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта, на якіх разглядаюцца актуальныя праблемныя пытанні, прымаюцца рашэнні.

борніцтва падымацца не будуць», — падкрэсліў прэм'ер-міністр.

Сур'эзнае пытанне — ці ўдаецца ўкласціся ў запланаваны бюджэт? «Мы знаходзімся ў рамках першапачаткова зацверджанага каштарыса. Больш за тое, мы адчуваем, што па прыцягненні спонсараў унутры краіны гэты артыкул даходаў перавыканаем», — адзначыў прэм'ер-міністр.

Так, актыўна ўключаюцца прыватныя арганізацыі, якія зацікаўлены ў рэкламе сваёй прадукцыі на Еўрагульнях. Што па знешніх спонсарах, то ці ёсць зрухі ў пазітыўны бок? «Не, па знешніх, на жаль, ЕАК [Еўрапейскія алімпійскія камітэты. — «Зв.»] падвёў нас і не змог прыцягнуць ні аднаго знешняга спонсара. Але мы кампенсуем гэта знешнімі спонсарамі ў тым ліку, якіх прыцягвае сёння Дырэкцыя. Вядома, на першапачатковыя лічбы мы не выйдзем. Калі б нам ЕАК даверыў гэтую работу за два гады, то, вядома, мы б змаглі прыцягнуць знешніх спонсараў на такое глабальнае спартыўнае спаборніцтва», — дадаў Сяргей Румас.

* * *

Акрамя таго, па выніках пасяджэння стала вядома, што абавязкі першага віцэ-прэзідэнта НАК будзе выконваць памочнік Прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Віктар Лукашэнка. Пытанні, якія замацаваны за ім: міжнароднае супрацоўніцтва, падрыхтоўка да буйных спартыўных мерапрыемстваў, у тым ліку — да II Еўрапейскіх гульняў і лёгкаатлетчнага матча Еўропа — Амерыка.

Калі нас паклічуць —мы гатовыя дапамагчы

На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка даў інтэрв'ю турэцкаму інфармацыйнаму агенцтву «Анадолу». Мы пісалі пра гэта: тады беларускі лідар расказаў, што ўсе канфлікты камусьці патрэбныя, аднак Беларусь катэгарычна ў іх не зацікаўлена. Таксама ён выказаў здагадку, што прэзідэнцкія выбары ва Украіне выйграе Пётр Парашэнка. Цяпер інтэрв'ю стала даступна ў поўным выглядзе, таму публікуем самыя цікавыя моманты з яго.

Дарэчы, сёння Прэзідэнт здзяйсняе афіцыйны візіт у Турцыю. Акрамя перагавораў з Прэзідэнтам Турцыі Рэджэпам Таіпам Эрдаганам, запланавана сустрэча дзелавых колаў абедзвюх краін.

Пра ўдзел Беларусі ва ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне

Меркаванне кіраўніка дзяржавы па гэтым пытанні такое: зараз наша краіна робіць усё магчымае, каб унесці свой уклад ва ўрэгуляванне. Аднак, калі прэзідэнты Расіі і Украіны «будуць бачыць узмацненне ролі Беларусі там, то мы гатовыя выканаць гэтую ролю». Тым не менш навязвацца ў міратворцы самі мы не будзем. Паводле слоў беларускага лідара, канфлікт ва Украіне да гэтага часу аказвае небяспечны ўплыў на Беларусь.

Наша краіна спакойна ставіцца да аб'ектыўнай крытыкі Захаду

Больш за тое — мы ўмеем здабываць з яе ўрокі і вучыцца, упэўнены Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, Захаду не падабаюцца многія тэндэнцыі, якія адбываліся і ў меншай ступені адбываюцца цяпер. Ён дадаў, што Беларусь вучыцца і ў сваіх усходніх суседзяў — Расіі і Кітая.

Прэзідэнт таксама звярнуў увагу, што крытыка з боку Захаду гучыць на адрас многіх краін, у тым ліку і Турцыі. Сам беларускі лідар зыходзіць з пазіцыі, што, калі вас пачынаюць крытыкаваць, ведайце, што вы робіце правільна. Калі крытыка неканструктыўная, то ўвагу на яе звяртаць не варта.

Пра беларускі брэнд

Палітыку міжнацыянальнага і міжканфесійнага міру кіраўнік дзяржавы назваў брэндам нашай краіны. Паводле яго слоў, пацвярджэннем гэтага ў тым ліку з'яўляецца адкрытая нядаўна ў Мінску мячэц.

Што беларускі лідар будзе абмяркоўваць на перагаворах з Эрдаганам?

Прэзідэнт расказаў, што візіт у Турцыю, які мае адбыцца, будзе ў асноўным прысвечаны развіццю гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння, інвестыцыйнаму супрацоўніцтву, таму што тут у нас пакуль не тыя аб'ёмы. Ён падкрэсліў, што Беларусь хоча мець з Турцыяй такія ж цёплыя і сяброўскія адносіны, як, напрыклад, з Расіяй.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў цёплыя, дружальныя міжасобасныя адносіны з турэцкім лідарам. «Мы называем адзін аднаго братам, гэта была ініцыятыва Рэджэпа Эрдагана. Я яго называю сваім сябрам. Па-рознаму. Але заўсёды як блізкія, можна нават сказаць, як родныя людзі», — дадаў ён.

Паводле БелТА.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь смуткуе ў сувязі са смерцю сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі, краязнаўцы Івана Паўлавіча ЯРАШЭВІЧА і выказвае шчырае спачуванне родным і блізкім.

Класныя навіны

Унікальныя магчымасці для юных інтэлектуалаў

«Нацыянальны дзіцячы тэхнапарк — гэта яасна новая ўстанова адукацыі, скіраваная на выхаванне нацыянальнай інтэлектуальнай эліты», — такую думку выказаў падчас сустрэчы з журналістамі начальнік галоўнага ўпраўлення прафесійнай адукацыі Міністэрства адукацыі Сяргей КАСПЯРОВІЧ.

12 красавіка кіраўніком дзяржавы быў падпісаны ўказ аб стварэнні ў краіне Нацыянальнага дзіцячага тэхнапарка. Плануецца, што ён пачне працаваць у сталіцы да 1 студзеня 2021 года. Штогод у тэхнапарку будзе праходзіць навучанне каля дзвюх тысяч найбольш адораных дзяцей — вучняў 6—11-х класаў з усіх рэгіёнаў краіны.

— Мы кажам пра стварэнне прынцыпова новай установы адукацыі з вельмі сур'

ёзным кадравым забеспячэннем, з якасна новай матэрыяльна-тэхнічнай базай і новай адукацыйнай праграмай па рабоце з адоранай моладдзю, — падкрэсліў Сяргей Каспяровіч. — У аснову навучання будзе пакладзены праектны метаd і міждысцыплінарны падыход. Школьнікі, адабраныя на аснове дастаткова жорсткіх крытэрыяў, будуць навучацца ў Нацыянальным дзіцячым тэхнапарку на працягу 21 дня (адной змены, прысвечанай рэалізацыі канкрэтнага праекта), а затым будзе весціся іх дыстанцыйнае суправаджэнне — да таго моманту, пакуль яны зноў не трапяць на змену ў тэхнапарк. Мы разумеем: каб працаваць з адоранымі дзецьмі і моладдзю, неабходна прыцягваць самых таленавітых і адораных педагогаў. Для гэтага прадугледжаны адпаведныя матывацыйныя падыходы і асаблівыя падыходы

ў плане аплаты працы, — паабяцаў Сяргей Каспяровіч. — Будуць прыцягвацца найлепшыя педагогі, якія працуюць ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, дадатковай адукацыі, настаўнікі-метадысты, універсітэцкія выкладчыкі, вучоныя Нацыянальнай акадэміі навук, спецыялісты, якія займаюцца ў арганізацыях і на прадпрыемствах канструктарскай дзейнасцю, забяспечваюць тэхналагічнае развіццё.

У Нацыянальным дзіцячым тэхнапарку створаць адпаведную вучэбна-лабараторную базу. Лабараторыі будуць забяспечваць пошукавую дзейнасць адоранай моладзі ў галіне бія- і інфармацыйных тэхналогій, касмічнай тэхнікі і шэрагу іншых кірункаў. На цяперашні момант прадугледжана не менш за 11 функцыянальных кірункаў, па якіх будуць праводзіцца даследаванні. Па меры

з'яўлення новых прарыўных тэхналогій лабараторная база будзе ўдасканальвацца, каб не адстаць ад часу.

У інфраструктуру тэхнапарка, які размесціцца ў жылым комплексе «Магістр», увайдучь вучэбна-лабараторны корпус і інтэрнат для пражывання навучэнцаў, разлічаны на 300 чалавек. Пражыванне і харчаванне будуць забяспечвацца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

Да таго ж у жылым комплексе «Магістр» плануецца ўзвесці школу на 750 месцаў: яна будзе забяспечваць як патрэбы жыхароў мікрараёна, так і патрэбы Нацыянальнага дзіцячага тэхнапарка. Яго выхаванцы змогуць навучацца ў школе па індывідуальных адукацыйных планах, каб не адстаць ад сваіх аднакласнікаў па школьнай праграме.

Надзея НІКАЛАЕВА.